



## Slovak (slovenčina)

### Úvodné obrady

Znak kríža

V mene Otca, Syna a Ducha  
Svätého.

Amen

Pozdrav

Milosť nášho Pána Ježiša Krista,  
a láska k Bohu, a spoločenstvo  
Ducha Svätého Budťte s vami  
všetkými.

A so svojím duchom.

Pokánie

Bratia (bratia a sestry),  
uznáme naše hriechy, A tak sa  
pripravte na oslavu  
posvätných tajomstiev.

Priznávam Všemohúceho Boha  
A pre teba, moji bratia a  
sestry, že som veľmi zhrešil, V  
mojich myšlienkach a podľa  
mojich slov, v tom, čo som  
urobil, av tom, čo som  
neurobil, Cez moju chybu, Cez  
moju chybu, Prostredníctvom  
mojej najťažšej chyby; Preto sa  
pýtam požehnanej Mary, ktorá  
je vždy Všetci anjeli a svätí, A  
ty, moji bratia a sestry, modliť  
sa za mňa k Pánovi, nášmu  
Bohu.

Nech je Všemohúci Boh, zmiluj  
sa nad nami, Odpust' nám naše  
hriechy, A privedeť nás do  
večného života.

Amen

## Belarusian (беларуская мова)

### Уступныя абрэды

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымяняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Господа Ісуса  
Хрыста, і любоў да Бога, і Камунія  
Святога Духа быць з усімі вамі.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце  
прызнаем свае грахі, і таму  
падрыхтуйцеся да святкавання  
святых таямніц.

Я признаюся Усемагутнаму Богу і  
вам, браты і сёстры, што я моцна  
зграшыў, у маіх думках і ў маіх  
словах, у тым, што я зрабіў, і ў тым,  
што мне не удалось зрабіць, Праз  
маю віну, Праз маю віну, Праз маю  
наибольш жорсткую віну; Таму я  
пытаюся ў блаславёнай Марыі, калі-  
небудзь, калі-небудзь, Усе анёлы і  
святыя, А ты, мае браты і сёстры,  
маліцца за мяне Госпаду, Богу,  
нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся над  
намі, даруй нам нашы грахі, і  
прывесці нас да вечнага жыцця.

Прымяняльнікі

## Slovak (slovenčina)

### Kyri

**Pane zľutuj sa.**

Pane zľutuj sa.

**Kriste, zmiluj sa.**

Kriste, zmiluj sa.

**Pane zľutuj sa.**

Pane zľutuj sa.

### Gloria

Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľudom dobrej vôle.  
Chválime ťa, žehnáme ti, zbožňujeme ťa, oslavujeme ťa, dăkujeme ti za tvoju veľkú slávu, Pane Bože, nebeský Kráľ, Ó Bože, všemohúci Otče. Pane Ježišu Kriste, Jednorodený Syn, Pane Bože, Baránok Boží, Syn Otca, snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami; snímaš hriechy sveta, prijmi našu modlitbu; sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Lebo ty jediný si Svätý, ty jediný si Pán, ty jediný si Najvyšší, Ježiš Kristus, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen.

### Zberať

**Modlime sa.**

Amen.

## Liturgia slova

### Prvé čítanie

Slovo Pánovo.

Bohu vdăka.

Zodpovedný žalm

Druhé čítanie

## Belarusian (беларуская мова)

### Кіры

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

**Хрыстос, злітуйцеся.**

Хрыстос, злітуйцеся.

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

### Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на зямлю мір людзям добраі волі. Мы хвалю вас, Мы дабраслаўляем цябе, Мы вас абажаем, Мы ўслаўляем цябе, Мы дзякуем вам за вашу вялікую славу, Госпадзе Бог, нябесны кароль, Божа, Усемагутны бацька. Госпадзе Ісус Хрыстос, толькі нарадзіўся сын, Госпадзе Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас; Вы забіраеце грахі свету, атрымаць нашу малітву; Вы сядзіце ў правай руцэ бацькі, Злічыце нас. Для вас толькі святы, ты адзін - Гасподзь, Вы адзін самы высокі, Ісус Хрыстос, са Святым Духам, У славу Божай Айцец. Амін.

### Збіраць

**Давайце малімся.**

Амін.

## Літургія Слова

### Першае чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

Адказна псальма

Другое чытанне

## Slovak (slovenčina)

Slovo Pánovo.

Bohu vdăka.

Evanjelium

Pán nech je s vami.

A so svojím duchom.

Čítanie zo svätého evanjelia  
podľa N.

Sláva tebe, Pane

Evanjelium Pána.

Chvála ti, Pane Ježišu Kriste.

## Profesia viery

Verím v jedného Boha, Otče všemohúci, tvorca neba a zeme, všetkých vecí viditeľných a neviditeľných. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodený Syn Boží, zrodený z Otca pred všetkými vekmi. Boh od Boha, Svetlo zo Svetla, pravý Boh od pravého Boha, splodený, nie stvorený, jednopodstatný s Otcom; skrze neho všetko vzniklo. Pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z neba, a Duchom Svätým bola vtelená Panna Mária, a stal sa človekom. Pre nás bol ukrižovaný za vlády Pontského Piláta, zomrel a bol pochovaný, a vstal na tretí deň v súlade s Písmom. Vystúpil do neba a sedí po pravici Otca. Znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána, darcu života,

## Belarusian (беларуская мова)

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

Евангелле

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Чытанне ад Святога Евангелля  
паводле Н.

Слава табе, Госпадзе

Евангелле Госпада.

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус  
Хрыстос.

## Прафесія веры

Я веру ў аднаго Бога, бацька Усемагутны, вытворца нябёсаў і зямлі, з усіх рэчаў бачна і нябачныя. Я веру ў аднаго Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны нараджаны Сын Божы, Нарадзіўся ад бацькі да ўсіх узростаў. Бог ад Бога, Свято ад святла, Сапраўдны Бог ад сапраўднага Бога, нарадзіўся, не выраблены, канструктаваны з Айцом; Праз яго ўсё было зроблена. Для нас мужчын і для нашага выратавання ён сышоў з нябёсаў, і Святы Дух быў увасабленым Панны Марыі, і стаў чалавекам. Дзеля нашага яго ўкрыжаваны пад Понціем Пілатам, Ён пацярпеў смерць і быў пахаваны, і зноў падняўся на трэці дзень у адпаведнасці са Святога Пісання. Ён узышоў у неба і сядзіць у правай руцэ Айца. Ён зноў прыйдзе ў слава судзіць пра жыццё і памерлых і ў яго царства не будзе канца. Я веру ў Святога Духа, Госпада, даверу

## Slovak (slovenčina)

ktorý vychádza z Otca a Syna,  
ktorý s Otcom a Synom je  
uctievaný a oslavovaný, ktorý  
hovoril skrze prorokov. Verím v  
jednu, svätú, katolícku a  
apoštolskú Cirkev. Vyznávam  
jeden krst na odpustenie  
hriechov a teším sa na  
vzkriesenie mŕtvyh a život  
budúceho sveta. Amen.

Homíliu

Univerzálna modlitba

**Modlime sa k Pánovi.**

Pane, vypočuj našu modlitbu.

**Liturgia Eucharistie**

Ofertorium

Nech je zvelebený Boh na  
veky.

**Modlite sa, bratia (bratia a  
sestry), že moja a tvoja obeť  
môže byť Bohu prijateľný,  
všemohúceho Otca.**

Nech Pán prijme obeť z tvojich  
rúk na chválu a slávu jeho  
mena, pre naše dobro a dobro  
celej jeho svätej Cirkvi.

Amen.

Eucharistická modlitba

**Pán nech je s vami.**

A so svojím duchom.

**Pozdvihnite svoje srdcia.**

Zdvíhame ich k Pánovi.

**Vzdávajme vdăky Pánovi,  
nášmu Bohu.**

Je to správne a spravodlivé.

## Belarusian (беларуская мова)

жыцця, які ідзе ад бацькі і сына,  
Хто з бацькам і сынам абажаны і  
праслăўляецца, які размаўляў праз  
прапоркаў. Я веру ў адну, святую,  
каталіцкую і апостальскую царкву.  
Прызнаюся адно хрост за  
прабачэнне грахоў і я з  
нечарпеннем чакаю ўваскравшэння  
памерлых і жыццё ў свеце. Амін.

Гамалія

Універсальная малітва

**Мы молімся Госпаду.**

Госпадзе, пачуй нашу малітву.

**Літургія Эўхарыстыі**

Паўсядзённы

Блаславёны быць Богам назаўсёды.

**Маліцеся, браты (браты і сёстры),  
што мая ахвяра і ваша можа быць  
прымальнym для Бога, Усемагутны  
бацька.**

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў  
вашых руках За пахвала і славу Яго  
імя, Для нашага добра і дабро ўсяго  
Яго Святога Касцёла.

Амін.

**Эўхарыстычная малітва**

**Гасподзь быць з вамі.**

І з вашым духам.

**Падніміце сэрца.**

Мы падымаєм іх да Господа.

**Давайце падзякуем Госпаду Богу  
нашаму.**

Гэта правільна і справядліва.

### Slovak (slovenčina)

Sväty, svätý, svätý Pán Boh zástupov. Nebo a zem sú plné tvojej slávy. Hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach.

### **Tajomstvo viery.**

Ohlasujeme tvoju smrť, Pane, a vyznávaj svoje vzkriesenie kym znova neprídeš. alebo: Keď jeme tento chlieb a pijeme tento pohár, zvestujeme tvoju smrť, Pane, kym znova neprídeš. alebo: Zachráň nás, Spasiteľ sveta, lebo tvojím krížom a zmŕtvychvstaním osloboď ste nás.

Amen.

### **obrad prijímania**

**Na príkaz Spasiteľa a tvorený božským učením, dovoľujeme si povedať:**

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje; príď kráľovstvo tvoje, nech sa stane tvoja vôľa na zemi ako v nebi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom; a neuved' nás do pokušenia, ale zbať nás zlého.

**Oslobod' nás, Pane, od každého zla, daruj pokoj v našich dňoch, že s pomocou tvojho milosrdenstva môžeme byť vždy oslobođení od hriechu a v bezpečí pred každou úzkosťou,**

### Belarusian (беларуская мова)

Святы, святы, святы Гасподзь Бог гаспадароў. Неба і зямля поўныя вашай славы. Хосана ў самым высокім. Блаславёны той, хто прыходзіць у імя Господа. Хосана ў самым высокім.

### **Таямніца веры.**

Мы абвяшчаем вашу смерць, Госпадзе, і вызнайце сваё ўваскрасенне Пакуль ты зноў не прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо гэты хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы абвяшчаем вашу смерць, Госпадзе, Пакуль ты зноў не прыйдзеш. Альбо: Ратуй нас, Збаўца свету, бо ваш крыж і ўваскрасенне Вы вызвалілі нас.

Амін.

### **Абрад Камунії**

**Па камандзе Збаўцы і ўтвараеца боскім вучэннем, мы адважваемся сказаць:**

Наш бацька, які мастацтва на небе, Святы - гэта імя Тваё; Прыходзь Валадарства, прыходзіць, твой будзе зроблена на зямлі, як на небе. Дайце нам у гэты дзень наш штодзённы хлеб, і даруй нам нашы парушэнні, як мы даруем тым, хто парушае нас; і вядзе нас не ў спакусу, Але пазбавіць нас ад зла.

**Дастань нас, Госпадзе, мы молімся, ад кожнага зла, ласкова прадастаўляйце мір у нашы дні, што, пры дапамозе вашай міласэрнасці, Мы можам быць заўсёды свабоднымі ад граху і ў**

### Slovak (slovenčina)

keď očakávame požehnanú  
nádej a príchod nášho  
Spasiteľa, Ježiša Krista.

Pre kráľovstvo, sila a sláva sú  
tvoje teraz a navzdy.

**Pane Ježišu Kriste, ktorý**  
**povedal vašim apoštolom:**  
**Pokoj ti zanechávam, svoj**  
**pokoj ti dávam, nehľad' na**  
**naše hriechy, ale na viere**  
**vašej Cirkvi, a daruj jej pokoj a**  
**jednotu v súlade s vašou**  
**vôľou. Ktorí žijú a kraľujú na**  
**veky vekov.**

Amen.

**Pokoj Pánov nech je vždy s**  
**vami.**

A so svojím duchom.

**Darujme si navzájom**  
**znamenie pokoja.**

Baránok Boží, ty snímaš  
hriechy sveta, zmiluj sa nad  
nami. Baránok Boží, ty snímaš  
hriechy sveta, zmiluj sa nad  
nami. Baránok Boží, ty snímaš  
hriechy sveta, daruj nám  
pokoj.

Hľa, Baránok Boží, hľa, kto  
sníma hriechy sveta.

Blahoslavení, ktorí sú povolení  
na Baránkovu večeru.

Pane, nie som hoden že by si  
mal vstúpiť pod moju strechu,  
ale povedz len slovo a moja  
duša bude uzdravená.

**Telo (Krv) Krista.**

Amen.

### Belarusian (беларуская мова)

бяспечы ад усяго бедства, як мы  
чакаем блаславёной надзеі і  
прыход нашага Збаўцы, Ісус  
Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава  
вашыя Цяпер і назаўсёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто сказаў  
вашым апосталам: Мір я пакідаю  
цябе, мой мір, які я табе даю, не  
глядзіце на нашы грахі, Але на веру  
вашай царквы, і ласкова дайце ёй  
мір і адзінства у адпаведнасці з  
вашай воляй. Якія жывуць і  
валадарыць вечна і векі.

Амін.

**Мір Господа заўсёды з табой.**

І з вашым духам.

Давайце прапануем адзін аднаму  
знак міру.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі  
свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы  
забіраеце грахі свету, Злічыце нас.  
Ягня Божы, вы забіраеце грахі  
свету, дайце нам мір.

**Вось ягня Божае, Вось той, хто**  
**забірае грахі свету. Дабрашчасныя**  
**- тыя, якія закліканы да вячэры**  
**бараніны.**

Госпадзе, я не варты што вы  
павінны ўвайсці пад мой дах, Але  
толькі кажа, што слова і мая душа  
будуць вылечана.

**Цела (кроў) Хрыста.**

Амін.

Slovak (slovenčina)

Modlime sa.

Amen.

## Záverečné obrady

Požehnanie

Pán nech je s vami.

A so svojím duchom.

Nech ťa žehná všemohúci Boh,  
Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Prepuštenie

Chodťte ďalej, omša sa končí.

Alebo: Chodťte a ohlasujte  
evanjelium Pánovo. Alebo:

Chodťte v pokoji a oslavujte  
Pána svojím životom. Alebo:

Chod' v pokoji.

Bohu vdăka.

Belarusian (беларуская мова)

Давайце малімся.

Амін.

## Заключныя абрэды

Дабраслаўленне

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Няхай усемагутны Бог  
дабраславіць цябе, Бацька, і Сын, і  
Святы Дух.

Амін.

Звалъненне

Ідзіце наперад, маса скончылася.

Альбо: Ідзіце і абвясціце Евангелле  
Господа. Ці: ідзі ў свеце,  
праслуляючы Господа сваім  
жыццём. АБО: Ідзіце ў свеце.

Дзякую Богу.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC